

Партыйнае жыццё ІДЗІНА-ПАЛІТЫЧНЫ РОСТ КАДРАЎ

Велізарна ўдзельнічаюць партыйныя і непартыйныя большавікі ў вывучэнні марксіска-ленінскай тэорыі.

Можна прывесці шэраг прыкладаў. Калі камуністы, комсамольцы, працэнтнікі савецкай інтэлігенцыі, глыбока вывучаюць «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», зарганізуюць і ідэіна і растуць на практычнай рабоце.

На чале вагоннага дапаможнага Ора, мадаль камандзір, камітэт партыі ў Наўжніцкай востраўскай праце наз сабой, глыбока вывучае «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)». Ён усёла спалучае практычную работу з вучобай. Дзякуючы правільнай расстаноўцы людзей, развешанню стаханавіцкага руху, дапаможа рабочым-наватарам, ён дабіўся выдатных пэрсэкт на вытворчасці. Вагоннае дэпо, якое мець у мінулым годзе 200 тысяч аб'ёму, атрымала ў 1939 годзе права працаваць дэталёва, мае эканомію і перавыканне вытворчых заданняў.

Есць многа прыкладаў, калі прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі, забягаючы геніяльным вывучэннем Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна, зарганізуюць перадавікам вытворчасці і лепшымі грамадскімі работнікамі.

Урач Апанасічкі паліклінікі тав Мазанік глыбока вывучае «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)». Ён чыць, адкажывае ўрач і добры грамадскі работнік. Вывучэнне гісторыі ВКП(б) дапамагае яму павышаць якасць і ўдзяленні ў рэчы партыі. Тав. Мазанік прыняў у кандыдаты ВКП(б).

Тэхнік парагознага дэпо тав Паўлючык пачаў глыбока вывучаць «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)». Зараз тав. Паўлючык прыняў у кандыдаты партыі. Ён шмат лепш атэатар у парагознам дэпо Ора.

Рамацкое значэнне ў дапаможа таварышам, вывучаючым гісторыю ВКП(б), мае друкаваная прапаганда.

На старонках нашай газеты «Большевицкий сигнал» (арханскага палітдэпа Зах. чыгуны) выступалі загадчык навуковай часткі 39 школы т. Міхневич, інжынер-хімік тав. Шафараў, скаратар партыё Д-П тав Доргаў і іншыя. Яны тэаліліся вопытам вывучэння гісторыі партыі.

Некалькі нашай газеты з'яўляюцца тое, што яна слаба крытыкуе асобныя пачыненні партыі і заўважыла на іх рэдакцыя прапаганды. Мы пэрглабко, павярхоўна кажаваем, як прапуніць гуркі, партыбюлеты і прапаганда.

Трэба больш скарыстоўваць мясцовыя газэты, якія скарот прапаганды і агітацыі. Мы, напрыклад, арганізавалі перадачу на радыё лекцыі кваліфікаванага лектара абласнога камітэта партыі тав. Авансера на тэму: «Класавы сутнасці і паходжанне вяртання». Лекцыя велікі спадарожна радзіўскай. Яны пэрглабко і добрыя восткі і працы больш часта прапуніць перадачу кваліфікаваных лекцыяў.

Н. Н. МАРКАУ,
рэдактар газеты «Большевицкий сигнал».

ЗДАДЗІМ ДЗЯРЖАВЕ ВЫСОКАЯКАСАНАЕ ІЛЬНОВАЛАКНО! ЗВАРОТ РЭСПУБЛІКАНАРАДЫ РАБОТНІКАЎ ІЛЬНОЗАВОДАЎ, РАЙЗАГАЎ І ЗВЕННЯВЫХ ПЕРАДАВЫХ КАЛГАСАЎ БССР ДА ЎСІХ ІЛЬНОВАДАЎ, РАБОТНІКАЎ ЗАВОДАЎ ПЯРВІЧНАЙ АПРАЦОЎКІ ІЛЬНУ, РАБОТНІКАЎ СІСТЭМЫ ЗАГОТЛЕН, РАЙЗАГАЎ, РАЙЗА І МТС

Дарагі таварышы!

XVIII гаспадары з'езд Усесаюзнай Комунісцкай партыі (большавікоў) паставілі перад ільноватамі Савецкага Саюза адказнейшую задачу — іць краіне к навуку троні стацінскай пшпгокі 8,5 мільёна пэнтнераў ільновага валакна, забеспечыўшы ўрадаў ільну ў калгасах у сярэднім 4,6 пэнтнера валакна з гектара.

Балгасні і калгасні адказваюць на гэты рашэнне партыі канкрэтнымі справамі. Звані Агрыніны Андрэіны Якаўлевай з калгаса «Чырвоная Ніва», Шклоўскага раёна, і калгасні адказваюць атрымаць у 1939 г. 11 пэнтнераў валакна і 9 пэнтнераў ласення з гектара. Дён ужэ абмалоцан і разаслан.

Звані Анны Фёдарыны Варанковай з калгаса імені Максіма Горькага, Шклоўскага раёна, узьяла абавязальства атрымаць на 10 пэнтнераў ільновага валакна з гектара. Тав. Варанкова з свайго ўдзела адарала 10 пэнтнераў лепшай ільняной саломкі для атрымання дугата валакна нумарам 26 і вышэй. Свае абавязальства яна паспяхова выконвае.

Балгасні звані Марыі Пісаравой сельгасарыі «Маяк», Чарускага раёна, узьяла абавязальства даць 12 пэнтнераў валакна з гектара. У гэтым-жа калгасе 9 звенняў спабрыраюць за атрыманне высокакаснага ільновага валакна.

Ільноватчы звенні калгаса імені Будзёнага, Лёвненскага раёна, спабрыраюць за атрыманне з гектара 12 пэнтнераў валакна высокага нумару.

Такіх звенняў у рэспубліцы многа. Усе яны паспяхова выконваюць свае абавязальствы.

Партыі і ўрад выежа апаілі працу перадавых людзей ільноватства і ўзнагародзілі вышэйшай ўзнагародай — ордэнам і медалямі Саюза ССР 25 лепшых ільноватцаў Беларсі.

Нашы калгасы аснпачоны вялікай колькасцю скаротаных машын для апрацоўкі ільну — ільнаперабіракамі, ільнамалатарыямі, машынамі Антонава і Сергеева, якія забяспечваюць выхад высокакаснага валакна.

Дзякуючы штодзённым клопатам партыі і ўрада аб калгасным сялянстве, у БССР за годз двух стацінскай пшпгокі пабудавана і працуе 70 заводаў пярвічнай апрацоўкі ільну, якія пераапрацоўваюць да 75 проц. ільняной тэсты. Гэта дае нам чымсьці аслабіць значную колькасць калгаснікаў ад ручной працы па апрацоўцы ільну.

Сярод работчы і інжынер-тэхнічных работнікаў заводаў пярвічнай апрацоўкі ільну выраста многа перадавых людзей, якія паказваюць узоры высокай прадукцыйнай працы. Ордэнаносца Варвара Руколь, брыгадзір куцельнапрацоўчай машыны Кошскага ільназавода, выконвае вытворчую норму на 200 проц.; Варвара Бабоўнікава, пярвічачка дугата валакна Брунненскага ільназавода, выконвае норму на 225—250 проц.; Анастасія Барысена, павальшчыца тэсты ў мялку Горскага завода, выконвае сваё вытворчае заданне на 200 проц. Рады стаханавцаў растуць з кожным днём.

12 перадавых людзей пярвічнай апрацоўкі ільну ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі Саюза ССР.

Сярод работнікаў сістэмы Заготлэн і райзагаў ёсьць выдатныя аінтуісты свайі справы, якія па-большавіцку змагаюцца за загатоўку высокакаснага ільновага валакна.

Задача пярэ заклочаецца ў тым, каб усе яны багаты ўрадаў ільну добраахвотна апрацавалі — завяршылі расейкі і замочылі ільняной саломкі, савчасова пярэвалі яе са спецілішчаў, старанна асартыравалі і апрацавалі тэсты, каб забяспечыць прамысловасць высокакасным ільняным валакном.



Да 20-годдзя са дня гібелі легендарнага героя грамадзянскай вайны Н. А. Шчорса. На здымку Шчорс у броне і пад Чэрнігавам. Карціна мастака Самойла (экспанат Чэрнігаўскага гістарычнага музея).

Рэпродукцыя В. Шароўскага (Фотатэхнік ТАСС).

Пасяка наступленне на Украіну і Беларусь вялося асабліва і арганізавана ў арміі. Шчорс уставаў ў сваіх частках строгую дысцыпліну, ён асабіста займаўся ваенным адукацыянаў байцў.

У той момант, калі палкі Шчорса былі гэтымі да баў, зранік Трышчэ амаў загал перакінуў іх з Украіны на ўсходні фронт. Шчорс прастаяў гэтай зраніцкай дырэктыве ўсім сіламі.

І сапраўды, калі Шчорс, наперакор загаду Трышчэ, рушыў свае палкі ў бой супраць немцаў, адносна немцаткікі рады яго байцў павольна і невядома.

Слаўны багунны, тэраччаны шлі да ройнай зямлі магутным іхавым патокам, які не ведаў перашкод. У баях не разьлі сілы, наватары, якія ставяліся ўсё больш магутнымі. Дзесяткі тысяч верных сямёў украінскага народа сталі пад баявы сцяг Чырвонай Арміі, гідлі немцаў да самага Кіева і далей, да самай граніцы.

Траўністы прабалі перашкодзіць заняцш Шчорсам Кіева, Яны адляталі яго сьлі прыватнымі заданымі. Яны дзівілі палкі Шчорса пайшла на Кіў, яны аб'явілі палкі Шчорса сумасброднымі, фантастычнымі. Так зно і зважыла называлі яны яго палкі ў аб'яўляльных загадах і ласеннях у 1918—1919 г. Але пакуль псаліся гэтыя загады, Шчорс палшоў ужо к Кіеву і ўступіў у яго 6 лютага 1919 года.

Дзівія спачатку складалася з Багушскага і Тарашчанскага палкоў, выхаваных самім Шчорсам. Гэтыя палкі выежаліся высокім палітычным сазнаннем, дысцыплінаванасцю, баявой гатоўнасцю.

Антанта выталава першы палкоў супраць Савецкай Расіі Яна напавала на Украіну і Беларусь багалапаў і галіцаў.

Перадавы ільноватчы звенні па-большавіцку змагаюцца за савчасовую высокакасную падрыхтоўку тэсты да пярвічнай апрацоўкі.

Аднак, таварышы, вопыт работы перадавых ільноватцаў і работнікаў пярвічнай апрацоўкі ільну не стаў яшчэ забяспечыць шырокіх мас. У многіх калгасах ільноватства стаць яшчэ не на належнай вышыні, стары пры ўборцы і апрацоўцы велікіх вясіляў. Да загатоўкі ільновага валакна высокіх нумароў яшчэ не ўсюды прыступілі.

Мы, работнікі заводаў пярвічнай апрацоўкі ільну, работнікі сістэмы Заготлэн і райзагаў, сумесна з перадавымі людзьмі ільноватства калгасаў нашай рэспублікі, абмеркавалі пытанне аб падрыхтоўцы да загатоўкі ільну і пярвічнай апрацоўкі, заклікаем усіх ільноватцаў, работнікаў ільназаводаў, райза і МТС, яшчэ шырэй разгарнуць сацыялістычнае сабарніцтва імені Трэціх Стацінскай Пшпгокі за рэалізацыю гістарычных рашэнняў XVIII з'езда ВКП(б), за атрыманне 8,5 мільёна пэнтнераў ільнянога валакна высокага якасці.

Таварышы калгаснікі-ільноватцы!

Нарада заклікае вас: закончыць абмалоц, правесці старанную сартыроўку саломкі па даўжыні, таўшчыні і іншых прызнаках. Рапуча ільваваць шпюныя пэнтнакі аб неамачымасці расейкі ільну ў сувязі з сухім надвор'ем. Паўнасцю закончыць расейкі і замочылі ільняной саломкі ў жніўні месяцы. Расейкі зрабіць тонкім ройным сьлом. Арганізавалі пераварачанне і апрацоўку ільну на спецілішчах.

Устанавіць строгі контроль за кодам выежкі і вымакні ільну, праводзячы паліцыя са спецілішчаў і вымакні з мяцалі па ступені яго гатоўнасці. Правільна арганізавалі сушку тэсты. Для назарання за выежкай, моцкай і сушкай тэсты вылучыць вопытных калгаснікаў-ільноватцаў.

Арганізавалі тэсты са спецілішчаў пярвічнай апрацоўцы ільну на пэнтнакі і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччальныя машыны, вагавы і прасавую гаспадарку, падрыхтоўку крутцы і рагомы для ўпаўняў ільнакна, паўнасцю ўкамамуцілі загатоўку апарат прэваранні, кваліфікаваным спецыялістам, забяспечце культуру абслугоўвання калгаснікаў-здатчыкаў ільну.

Таварышы работнікі мантор Заготлэн і райзагаў! Арганізуйце сістэматычна інструктаў ільноватчых звенняў калгасаў па пытаннях расейкі, паліцыя са спецілішчаў, сартыроўкі тэсты і зачы ільнапрацоўкі на ільназаводах і на скароты Заготлэн і райзагаў. Правільна ў поўны парадак скароты для хавання ільнавакна і насення, ільначыччаль

ВОСЕНЬ І КВЕТКІ

(З БЛАКОТАМ ПА ВЫСТАЎЦЫ)

I. ПЕРАМОЖАНАЯ ПРЫРОДА

Апазі першыя лісты з жаўцеючых ліп, вяршыце камяні пенсіўнае сьнегу. На зямлі зноўна дню прыходзіць халодны вечар.

Але на выстаўцы нічо не верыць у адхот восні. Па-ранейшаму свежы гароны і калубы, ільце свой арагат роза Кабардынка, вывезеная экспанентам выстаўкі Іванам Парфравічам Каўтуненкам. У паветры вясняныя жыўнёўскія паўнічкі. Пахне восню. Але забываюць пра гэтыя экскурсанты, якія толькі што абавалі ў міхуры і салце, у павільёне «Шветавоства». Там-жа, нібы ў май, віне кожны кустык.

Барысаўскія калгаснікі глядзелі кветкі—сканаты калгасны Імэні Чкавава, Маскоўскай вобласці. Яны захоплены гэтым публічным візітам.

Выстаўка чару прыгожасцю пераможай прыроды.

II. ЕФРЭМАЎЦЫ

Ефрэмаўцаў ведае ўся краіна. На выстаўцы, у гэтым універсітэце стыхаўнага вошты, ефрэмаўцы карыстаюцца выключным пачотам. Яны выступаюць з выказкамі, гутарыць у павільёне «Зерно», разважаюць свайго вопіт у «прыватных» гутарках з калгаснікамі.

Сам Ефрэмаў часта выступае тут і разказвае «скарывы» свайго майстэрства, які таварыш Ефрэмаў пачынае сваю гутарку, ён паведамляе звычайна, што яго менавіта выканала абавязальнасць перадаць выказку — з кожнага гектара атрымаваць па 60 цэнтнераў.

Іншыя ў недаўменні: як гэта так, якім ухад.

Але потым пачынаецца перадача самай тоі вёсцы ефрэмаўскай агратэхнікі. Тут гаворыцца пахадзі на 22 сантыметраў, і тэма інакш, і шырокакрылыя пасевы, і папоўна міжрады, і падворка пасевы.

Нарэшце, таварыш Ефрэмаў разказвае, з яго зьява затрымлівае снег у полі, нібы выцягнуць для раслін.

— Мы робім прэста: ставім у полі ў адметным парадку шчыты. Зверху каля чыстоў снег накапаліся, а вясной гэта мы і па-руку — ёсць дадатковыя сотні цэнтнераў хлеба.

III. ЦУДЫ НА БАЛОЦЕ

Грубінецкія, ўзбоекскія, алтайскія і дзясныя калгаснікі можа ўвагі аддольваюць пасевам у Беларусі ког-сагізга.

Дзімы ў павільёне БССР зайшоў конюшніца Імэні Чкавава, Алтайскага калгасу Кузніцоў. Ён даўга стаў ля стэнды выказка «ХІІ Кастрычнік», Рагачоўскага калгасу, уважліва разглядаў кароні ког-сагізга, перабраў галшны і іншыя гумарыяны зрабы, атрымаўшы з гэтых кароніц.

Нарэшце прамовіў: — Я вось, гляджу і думаю, у нас ког-сагізга ёсць ког-сагізга, такіх самяя лічбы сустракаю, калі галшны копей у полі. Прыеду дамоу—абавязкова праверу. Многія экскурсанты прадстаўлялі рай, што ў Беларусі ўсё і сёньня — гэта, абсё і бульбу. Але вось яны павалі ў павільёне і ўбачылі, што ў Бе-

ларусі развіта ідэяльнасць, жывагадоўжы і іншыя галшы сельскай гаспадаркі. Яны ў захвалены ад трохметравай капаці, якая вырастае на балочы і заваявала сусветную славу саўтасу «Х-гольце БССР».

Іны эхвілююцца і таму, што на чэрвоўскіх палях вельмі добра адчувае сябе 4-метравы канатнік, які за вышш 14 цэнтнераў валакна з гектара.

IV. ЧЭЛЯБІНСКІЯ ГЕАГРАФЫ

Вывучаль на выстаўцы павільёны, гэта азначае вывучаць паступіць або край на ўсёй рэспубліцы і вельмі. Гэта і ўтвараюць выкладчыкі, асабліва географы. Іны з удальшай выкладчыку настойліва, старанна вывучаюць і запісваюць усё, што бачылі ў павільёне і вакол яго.

А вакол павільёна таксама ёсць што вывучаць. Тут паказана ў натуры характэрная дзясная і травяная расліннасць рэспублікі і края.

Вось хто лугі паў у павільёне БССР прышла Іна Іванавна Абрамава — выкладчыца 36 чэлябінскай школы. Яна спецыяла дзітараўна палы шытак і хваліла тым, што яна першая з чэлябінскага педагогаў заваявала аб беларускіх калгасніках.

Аказалася, разам з ёй прыбылі яшчэ 5 чэлябінскіх географі. Усе яны пасябнік вывучалі павільёны і зараз сабраліся, каб разам патрэсі вынікі бачанню.

V. ПАПРАКІ ПІ ПУШЫНУ

У кнізе вольваў аб павільёне БССР мы знайшлі характэрны запіс. Клаўдзія Вярхова, якая пражывае ў Жлобіне і мела пачасна наведваць выстаўку, піша: «Вялікі рускі мастак Аляксандр Сяргеевіч Пушкін у сваіх выдатных творах, казках паказваў вельмі многа духоўнага, і таму што яго былі прызначаны пасаў: «В некаторым гоуставіце...». Завас, замес слоў «В некаторым» можна сказаць праўду, што такія павільёны казачнай прыгожасці, лепшынны — у нас пераважна».

У Советнім Саюзе мы бачым тое, што Аляксандр Сяргеевіч Пушкін мог апісваць толькі ў казках.

А вось лугі характэрны запіс: «Агратэхнічны павільён бібліятэкі Саюзаў рэспублікі — БССР — не можам не адзначыць выдатнага мастацкага абармлення павільёна, зьмешчанага з густым і вельмі прыгожым. Павільён якая адметнае гаваніўскае пачоткі беларускага народа на мастацкім і культурным фоныце сельскай гаспадаркі і прамысловасці. Гэта магчымы фактосі спыніўся на завасе СССР. Жалюм паротам БССР яшчэ большых поспехаў і праўдыванія».

Гэта пішучы 36 украінскія калгаснікі Ячпальскага раёна, Вініцкай вобласці. Тут, пад Маскоўю, у сярні найай развіцця, яны ўбачылі адметнае абармленне чэлябінскай бібліятэкі — БССР — і яны, зьмешчана стэліскай глумай парамаў, не могуць пакінуць павільёны, не паказваючыся аб ім сваімі патрэснымі ўражанымі, пачуццямі і пажаданямі.

А. МАТУСЕВІЧ.



На Рэспубліканскай сельскагаспадарчай выстаўцы ў Маскве, у асаблівым павільёне, дзе па экскурсантаў Невскай акругі (Заваларныя круты) па экспанатаў калгасу «Чырвоная Дубровка», Уварыцкага раёна.

УПУСКАЮЦЬ ЛЕПШЫЯ АГРАТЭХНІЧНЫЯ ТЭРМІНЫ

МОЗЫР Перадачы калгасны раёна, скарываючы найлепшыя агратэхнічныя тэрміны, паспяхова праводзіць саўбу азімь. Так, калгас «Комітэр», Бабынінскага сельсовета, засеў ужо больш 40 гектараў азімь. Тут добра арганізавана праца, шырока разгорнута сацыялістычная спаборніцтва.

Аднак такое становішча з саўбу азімь не ва ўсіх калгасных раёнах. Багас «Чырвоная зорка», Бабруйскага сельсовета, які павінен засець 212 гектараў азімь, не падыржаваў яшчэ па пасевы ні аднаго гектара збожы, не абмешчана насенне, не вывоззіла на поле гной і мінеральныя ўгнаенні.

АРГАНІЗУЮЦЬ ЕФРЭМАЎСКІЯ ЗВЕННІ

ВІШЭБСК, 27 жніўня. (БЕЛТА). 11 жніўня майстар высокіх ураджаў Алтайскага края тав. Ефрэмаў зварнуўся праз газету «Вішэбскі работнік» з просьбай да калгаснікаў вобласці з заклікам уключыцца ў паход за высокімі ўстойлівымі стэліскай ураджаў. Калгаснікі горада адгукнуліся на заклік тав. Ефрэмава. У сельскагаспадарчых арцеліх імяні Чырвонай Арміі, Вішэбскага раёна, «Вішэбскі», Аршанскага раёна, «Іўна зорка», Дзясненскага раёна, і іншых ужо арганізаваны ефрэмаўскія звенні.

РАЗРЫЎ ПАМІЖ УБОРКА І ХЛЕБАЗДАЧАЙ

БАБРУЙСК, 27 жніўня. (Спец. нар. «Звязь»). Ужо сем год, як калгасны Бабруйскага раёна поўнацю зарочнымі ўборку калгасных, у калгасных таві і гумы звесена жыта, абсё, пшаніна, інакш з плошчы 20,289 гектараў.

Але з першых дзён ўборкі атрымаўся пэўны разрыў з хлебаздачай. На 25 жніўня пшані ўсіх відаў хлебаздачы выканала толькі на 30,8 прац.

Райком КПС(Б) (саватар т. Ганеў) і райвыканком (старшыня т. Літвінка) не адзілі свочасова мабілізаваць калгасныя мацы на большыя выкаванне сваіх абавязальнасцяў перад зямлякаў. У рэзультатэ многія калгасы яшчэ зьмілі не прыступілі да хлебаздачкі.

Рад калгасуў не маюць хлеб тавы, што чакае маладарыў з МТС (калгасы імяні Громава, імяні Чкавава, Сычэўскага сельсовета, і інакш).

Малатары МТС прапаноўваць з вялікімі перабымі. У калгасе імяні Вароўскага тры дні прастаяла складаная маладарыя. Сістэматычна прастояюць маладарыі ў калгасе «ХІІ Кастрычнік», «Най-

Не лепш абстаіць справа і ў калгасе «Чырвоны Барыскавіч», Прудкоўскага сельсовета. Паў саўбу азімь треба падыржаваць 180 гектараў, а падыржавана 70. Прытым падыржаваная збожы перасыхае і не засевацца. Кіраўніцтва чакае, пакуль МТС прыдзе складаную маладарыю. У калгасе ёсць кожная маладарыя, якая не скарываюцца.

Косенская МТС (дирэктар т. Бабруў) стаіць у баку ад саўбу азімь, не рыхтуе глебу пад пшану. Так, у калгасе «Чырвоны зорка» збожы закладаная з МТС дагавора, трактар павінен уварыць 150 гектараў пад азімь, але не ўварыла яшчэ ні аднаго гектара.

І. КАЖАНЕЦ.

звенні. Усяго па вобласці працуе 17 такіх звеняў. Яны распрацавалі агратэхнічныя меры па металу Ефрэмава і ажыццяўляюць іх на саўбу азімь.

Вяро абокма партыі спецыяльным рашеннем абавязала райком партыі, райвыканкомы і партрактары МТС азнаміць з пісьмом тав. Ефрэмава ўсіх калгаснікаў вобласці, паабавязваць развіццям іх сутнасць ефрэмаўскага руху. Па вобласці будзь праводзіцца раённы нарады па пытанню прымянення вопыту ефрэмаўскага.

ЗВЯЗЬ

«Звязь». Ужо сем год, як калгасны Бабруйскага раёна поўнацю зарочнымі ўборку калгасных, у калгасных таві і гумы звесена жыта, абсё, пшаніна, інакш з плошчы 20,289 гектараў.

Але з першых дзён ўборкі атрымаўся пэўны разрыў з хлебаздачай. На 25 жніўня пшані ўсіх відаў хлебаздачы выканала толькі на 30,8 прац.

Райком КПС(Б) (саватар т. Ганеў) і райвыканком (старшыня т. Літвінка) не адзілі свочасова мабілізаваць калгасныя мацы на большыя выкаванне сваіх абавязальнасцяў перад зямлякаў. У рэзультатэ многія калгасы яшчэ зьмілі не прыступілі да хлебаздачкі.

Рад калгасуў не маюць хлеб тавы, што чакае маладарыў з МТС (калгасы імяні Громава, імяні Чкавава, Сычэўскага сельсовета, і інакш).

Малатары МТС прапаноўваць з вялікімі перабымі. У калгасе імяні Вароўскага тры дні прастаяла складаная маладарыя. Сістэматычна прастояюць маладарыі ў калгасе «ХІІ Кастрычнік», «Най-

лебен», «Чырвоны партызан» і т. д. Абнакочаны хлеб зачасую раздзельна ў першую чаргу па працям. На 25—30 прац. усяго намалочанага хлеба паспыхалі выдць калгаснікам аналіз па працям і сельскагаспадарчых арцеліх імяні Літвінава, Міхалёўскага сельсовета, «Перамога», Рымавіцкага сельсовета, «ХІІ партызан», Прудкоўскага сельсовета, і інакш. Старшыні гэтых калгасуў сталі на азначныя антызавяржыўныя пільх, чым зьрываюць свочасова злучу хлеба дзяснова.

Наватыйай збожы арганізавана работа ўтварыўскай і гужавога транспарта. Многія калгасы абмалочаны хлеб не апраўжаны на пункты, з-за адсутнасці аўтамашынаў. А ўласны гумары прысярты не скарываюцца (калгасы імяні Шытка, Малеўскага сельсовета, «ХІІ Кастрычнік», Кавалеўскага сельсовета, і інакш).

Зьмілі незавалыўска іце хлебаздача аднаасобнікі раёна. План хлебаздачкі аднаасобнікі выканала толькі на 14,2 прац.

Наватыйай збожы арганізавана работа ўтварыўскай і гужавога транспарта. Многія калгасы абмалочаны хлеб не апраўжаны на пункты, з-за адсутнасці аўтамашынаў. А ўласны гумары прысярты не скарываюцца (калгасы імяні Шытка, Малеўскага сельсовета, «ХІІ Кастрычнік», Кавалеўскага сельсовета, і інакш).

Зьмілі незавалыўска іце хлебаздача аднаасобнікі раёна. План хлебаздачкі аднаасобнікі выканала толькі на 14,2 прац.

Наватыйай збожы арганізавана работа ўтварыўскай і гужавога транспарта. Многія калгасы абмалочаны хлеб не апраўжаны на пункты, з-за адсутнасці аўтамашынаў. А ўласны гумары прысярты не скарываюцца (калгасы імяні Шытка, Малеўскага сельсовета, «ХІІ Кастрычнік», Кавалеўскага сельсовета, і інакш).

Зьмілі незавалыўска іце хлебаздача аднаасобнікі раёна. План хлебаздачкі аднаасобнікі выканала толькі на 14,2 прац.

Наватыйай збожы арганізавана работа ўтварыўскай і гужавога транспарта. Многія калгасы абмалочаны хлеб не апраўжаны на пункты, з-за адсутнасці аўтамашынаў. А ўласны гумары прысярты не скарываюцца (калгасы імяні Шытка, Малеўскага сельсовета, «ХІІ Кастрычнік», Кавалеўскага сельсовета, і інакш).

Зьмілі незавалыўска іце хлебаздача аднаасобнікі раёна. План хлебаздачкі аднаасобнікі выканала толькі на 14,2 прац.

НЕКАТОРЫЯ ВЫНІКІ ПРЫЁМНЫХ ІСПЫТАЎ

Прыёмныя іспытаны ў Беларусі праводзіцца ў школах і студэнтах у выхаванні чалавекі гэтага дна.

З асобым неадрашчым чакаюць пачатку заваткаў «навічкі», якія ўпершыню пераступаюць парог вышэйшай школы. З 1 па 20 жніўня яны праходзілі прыёмныя іспытаны.

Камуністычная партыя і вялікі Сталін аддалі і адважыць павышчаючы ўсёму выхаванню маладога пакалення. Дзякуючы вельмі шчырым клопам партыі і саветскага ўрада аб школе, аб культурным будаўніцтве, мы маем значны дзясненні ў рабоце нашых школ і паспяховасці вучняў.

У гэтым годзе паступаючы падыржававаны куды лепш, чым раней. І гэта зусім заканамерна.

Выход у свет «Кароткага курса гісторыі ВП(б)», даклад Сталіна на XVIII з'ездзе партыі і ўзброілі наша настаўніцтва на ашыч больш упорную і пладотворную работу, на лепшае выхаванне нашай дзятвы і моладзі.

Советскае настаўніцтва адкавае на клопаты партыі і ўрада вялікай творчай збытай. Дзякуючы шырока разгорнутаю сацыялістычнаму спаборніцтву імяні Трэпін Сталінскай Пятроўскай сярод настаўнікаў і тысячы настаўнікаў-выдатнікаў дадалі спорадотанічны паспяховасці, ліквідавалі другадотаніцтва. Яны паказваюць узоры большыя і прыяры і барацьбы за гуртоўнасцю і дасканалыя веды навучаючыхся.

Але разам з тым треба спыніцца і на недахопах пасабных настаўнікаў і школ, якія выявіліся ў час прыёмных іспытаў у мінскім педагагічным іспытыве імяні Горкага.

Выкладанне беларускай мовы ў некаторых школах стаіць на вельмі нізкім узроўні. Аб гэтым сведчаюць пісьмовыя работы і адказы паступаючых, якія вучыліся ў Станькоўскай, Уздзенскай, Ульскай, Дзясненскай сярэдніх школах, мінскай школы №1 і інакш.

Вось, напрыклад, т. Б., якая скончыла Станькоўскую сярэднюю школу, мае ў атэстаце аднакі «спрашна» і «добра». А ў час іспытаў па мове яна вывільца пэўную неапраўчанасць. Яна не магла даць вызначэнне ні адной частыны мовы, не гаворачы ўжо аб такой «спрашна», як калгаснік. Скаж разабраць аб азначэнні, дапаўненні, акаччэннях. Зьлікі прышчыку дзя ле — аправа зьмілі непазбавіла. Па літаратурна яна таксама ні на адно пытанне не змогла даць дакладнага адказу.

Выкладанне літаратуры ў рэцэ школах інакш незавалыўска. Вялікі дзяс, што спецыфіка літаратурна, мастацкія збожы, збожы пры выкладанні выпадаюць з поля зроку настаўніка. Уся ўвага адкава пракава зместу твора. А іншыя корыць рупіць «сацыялістычныя скурамі». У выніку паступаючы вобяз зьмілі Талаша, напрыклад, характарыстыка твора: «Люд Талаш — магчымы ваяц чалавек». І на гэтым калгасе ўся вазмова. Такія характарыстыка вобраза нічога не дае ні вучню, ні нам.

Советскае настаўніцтва ў гэтым годзе атрымае стэліска паступаюць — «Кароткі курс гісторыі ВП(б)». Дзякуючы гэтаму выдатнаму твору паспяховасць вучняў значна павысілася.

Але вынікі прыёмных іспытаў па гісторыі народнаў СССР і Сталінскай Кастрычніцкай дэмакратыі зрабіць некаторыя істотныя зьмілі.

Скончыўша Юраўскую сярэднюю школу ў в. Рэчка, Гараўскага сельсовета, Магілёўскага раёна, павілаўа занятаеца. Некапа менамта, алабаста, чарашыні, доша і галоўнае — работнай сілы.

Прышчыўша Магілёўскага РВК, каб забяспечыць будаўніцтва школы работнай сілай, прымавала да яе тым сельсавеце: Гараўскі, Вякаўскі і Вякаўскі. Аліна сельсавеце зьмілі не дапамагаюць у будаўніцтве школы.

Закляваюць будаўніцтва школы

Будаўніцтва новай сярэдняй школы ў в. Рэчка, Гараўскага сельсовета, Магілёўскага раёна, павілаўа занятаеца. Некапа менамта, алабаста, чарашыні, доша і галоўнае — работнай сілы.

Прышчыўша Магілёўскага РВК, каб забяспечыць будаўніцтва школы работнай сілай, прымавала да яе тым сельсавеце: Гараўскі, Вякаўскі і Вякаўскі. Аліна сельсавеце зьмілі не дапамагаюць у будаўніцтве школы.

Закляваюць будаўніцтва школы работнай сілай, прымавала да яе тым сельсавеце: Гараўскі, Вякаўскі і Вякаўскі. Аліна сельсавеце зьмілі не дапамагаюць у будаўніцтве школы.

Закляваюць будаўніцтва школы работнай сілай, прымавала да яе тым сельсавеце: Гараўскі, Вякаўскі і Вякаўскі. Аліна сельсавеце зьмілі не дапамагаюць у будаўніцтве школы.

Закляваюць будаўніцтва школы работнай сілай, прымавала да яе тым сельсавеце: Гараўскі, Вякаўскі і Вякаўскі. Аліна сельсавеце зьмілі не дапамагаюць у будаўніцтве школы.

Закляваюць будаўніцтва школы работнай сілай, прымавала да яе тым сельсавеце: Гараўскі, Вякаўскі і Вякаўскі. Аліна сельсавеце зьмілі не дапамагаюць у будаўніцтве школы.

Закляваюць будаўніцтва школы работнай сілай, прымавала да яе тым сельсавеце: Гараўскі, Вякаўскі і Вякаўскі. Аліна сельсавеце зьмілі не дапамагаюць у будаўніцтве школы.

Закляваюць будаўніцтва школы работнай сілай, прымавала да яе тым сельсавеце: Гараўскі, Вякаўскі і Вякаўскі. Аліна сельсавеце зьмілі не дапамагаюць у будаўніцтве школы.

Закляваюць будаўніцтва школы работнай сілай, прымавала да яе тым сельсавеце: Гараўскі, Вякаўскі і Вякаўскі. Аліна сельсавеце зьмілі не дапамагаюць у будаўніцтве школы.

Закляваюць будаўніцтва школы работнай сілай, прымавала да яе тым сельсавеце: Гараўскі, Вякаўскі і Вякаўскі. Аліна сельсавеце зьмілі не дапамагаюць у будаўніцтве школы.

Закляваюць будаўніцтва школы работнай сілай, прымавала да яе тым сельсавеце: Гараўскі, Вякаўскі і Вякаўскі. Аліна сельсавеце зьмілі не дапамагаюць у будаўніцтве школы.

Закляваюць будаўніцтва школы работнай сілай, прымавала да яе тым сельсавеце: Гараўскі, Вякаўскі і Вякаўскі. Аліна сельсавеце зьмілі не дапамагаюць у будаўніцтве школы.

у т. і. спыражала, што Мангольскай Народнай Рэспубліка ўважліўска... у лік 11 саюзных рэспублік; т. С. — выпускшча рэчышка рабана — наведанна, што ў 1917 г. была толькі адна рэволюцыя — Кастрычніцкая і што парскае самаўладства ў Расіі зьвергнута ў кастрычніку 1917 г. Скончыўша Шымаўскаю сярэдняю школу т. В. паказала поўнае невучтва ў гісторыі. Па яе думцы, апошнім рускім царом быў Нер І; першы з'езд РСДРП адбыўся ў 1862 г. у Лондане; парскае самаўладства зьвергнута ў 1905 г. і т. д. Гэта, на жаль, не анекдот, а сурны факт.

У некаторых паступаючых адчуваецца недастатковае веданне краўдоты: вельмі часта блытаюць пазкі ХІІІ вэка з ХІІІ вэкам. Многія паступаючы не бачыць розніцы паміж буржуазнай рэволюцыяй і буржуазна-дэмакратычнай.

Гэта гаворачы аб тым, што не ўсе школы па-самаўладнаму ажыццяўляюць дзятвыя партыі і ўрада аб вучыванні гісторыі.

Іспыты па хіміі таксама паказалі істотныя праблемы ў рабоце некаторых школ. Выпускшкі бабруйскага, магілёўскага і быхаўскага педвучылішч не даюць дакладных фармулёвак з той прычыны, што ўвесь курс прайшоў галолам за аднаго год. Арганічна хімія яны не вучыліся.

Не ўважліўска сабе рэакцыі вясчэстваў, не ўмеюць падарбаць адпаведныя мафіцытмы, не ведаюць, як ужываюць на практыцы хімічныя вясчэства. Курс хіміі адарван ад жыцця.

Мінскія сярэднія школы №№ 19, 32, 29 безаказна аднесілі да выпуску 10-га класа. Праграмы матэрыял па матэматыцы і фізіцы вучылі засвоены слаба. Безамажанаць асабіва праўдыванца тавы, калі праходзіла ранішнэ геаметрычныя заданні, заданні на стэаўленне ўраўненняў, не гаворачы аб заданні па фізіцы.

Веды па фізіцы многіх выпускшкіх аэлементарныя і фармальныя. Люзі прывядзць некалькі завучных формулаў, а зместу іх не разумеюць. Яны не ведаюць аднакі фізічных велічынь і суадносін паміж імі, не знаюць з практычных спарыстаннем законаў фізікі ў тэхніцы.

З гэтых фактаў слабай падыржоты рэду выпускшкіх сярэдніх школ вельмі шатрававанія партыі і ўрада аб гуртоўнасці велаў навучаючыхся. Не ў меншай меры ў гэтым вінават і Наркамсаветы, які мала ўвагі аддае паднашо дэлавай кваліфікацыі настаўнікаў.

Некабінеты пры раёнах, як іранія, прапаноў слаба, металычная работа сярод настаўнікаў прыводзіць ад ваякку да шытыва, а маладому настаўніку патрабна зьмешчана дапамога. Вельмі ято, атрымаўшы ў іспытыве, треба ўважліўска вопыт тавы перадаць палатаў.

Для гэтага Наркамсаветы неабходна арганізаваць пры інакш, некабінета

ВОДГУКІ АНГЛІЙСКАГА ДРУКУ НА СОВЕЦКА-ГЕРМАНСКИ ДАГАВОР АБ НЕНАПАДЗЕ

ЛОНДАН, 27 жніўня. (ТАСС). Газета «Таймз» выдала ўчора артыкул пад назвай «Дэйлі геральд» Гамільтона Файфа. Наўрад ці кожны разумее, піша ён, што савецкі ўрад пераканаўшыся ў немагчымасці прымусяць Чамберлена стварыць мірны фронт і рашыўшы, што Чамберлену нельга верыць, ударыўся ў другую крайнасць і заключыў пагадненне з Германіяй «для перастралоўкі».

сёння ў афару заклятых ворагам свята сваіх патэнцыяльных саюзнікаў з'яўляецца больш чым збралай міжнароднаму праўду. Гэта будзе збралай іміграцыйнага інтарэсу англійскай імперыі.

Палітыка «ўміратворення» і ўсе яе вынікі выклікалі ў СССР і ШПА сумненні ў часнасці англійскага ўрада і заахвочвалі фантысцкіх агрэсараў. Абавязальствам, даным Польшчы, патрабавалі неадкладнага прыцягнення СССР да ўдзелу ў фронтзе міру, калі англійскі ўрад сапраўды намерваўся ператварыць абарончы саюз у сапраўдны мірны фронт. Аднак у выніку прадузгатага погляду Чамберлена супроць Савецкага Саюза перагаворы з апошнім пачаліся з выдатным спазненнем.

У той момант, калі складалася мірны фронт, член англійскага ўрада знойшоў магчымасць абмяркоўваць з прадстаўніком фантысцкага ўрада пытанне аб прадастаўленні апошняму буйнай пазыкі. Побач з гэтым, аж да апошніх дзён, фантысцкай Германіяй лавалася кушыць на англійскі рынку сыравіну, якая прадазначалася для ваенных і агрэсіўных мэт. Нельга быць зрабіць заключэння, што архітэктар мюнхенскага пакта прадвядзеш вельмі няспраўна выключна нячэсную палітыку.

Анонімны Чамберлена да СССР заслужыў таго, каб англійскі народ патрабаваў ад яго самай рашучай справаздачы. Гаўны паводзіны Чамберлена і прадузгатае погляды палітыка Вага могуць служыць аб'ясненнем для прынятага Савецкім Саюзам рашэння ізалявацца ў сучасны крытычны момант ад еўрапейскіх спраў.

МАБІЛІЗАЦЫЯ ў БЕЛЬГІ

БРУСЕЛЬ, 28 жніўня. (ТАСС). Учора агульнакавалі дэкрэт за падпісам караля аб мабілізацыі арміі.

ЗЯКЛІКІ ДА ЧАСТКОВАЙ ЭВАКУАЦЫІ ПАРЫЖА

ПАРЫЖ, 27 жніўня. (ТАСС). Міністэрства грамадскіх работ зноў запрашае жыхароў Парыжа, прысутнасць якіх у сталі-

цы не вынікае з абавязнасцяў, асабліва выжываць і збераць, «скарэстаць прадастаўляючыся ім транспартныя магчымасці» і пакінуць Парыж.

АБМЕН ПІСЬМАМІ ПАМІЖ ДАЛАДЭ І ГІТЛЭРАМ

БЕРЛІН, 28 жніўня. (ТАСС). У германскіх газетах апублікавана сёння пісьмо галоўнага французскага ўрада Даладэ да Гітлера і адказ Гітлера на пасланне Даладэ.

Гітлер у сваім адказе Даладэ заяўляе, што Польшча адхіла германскія прапановы аб урэгуляванні данішнскага пытання. Гітлер піша: «Нашым сур'ёзным патрабаваннем з'яўляецца: Ланцы і карыдылы павінны быць звернуты. Я не бачу ніякага шляху скіраваць Польшчу да мірнага рашэння пытання».

Напружанае становішча ў Данцыгу

ПАРЫЖ, 27 жніўня. (ТАСС). З Данцыга паведамыць, што ў горадзе стварылася вельмі напружанае становішча, агульнае моцнае недахоп харчавання і асабліва мяса.

тамабілі. Паміж горадам і аэропортам усталявана сетка загарожвання з калючымі дротамі.

Паведамыць таксама, што выдаткі колькасць жыхароў Поната (польскі гурт поблізу Данцыга) спешна пакідае горад.

УВАДЖЕННЕ НАДЗЫЧАЙНАГА СТАНОВІШЧА ў МАРАВІІ

ПРАГА, 28 жніўня. (ТАСС). Пражская газета «Лідова новіны» ўчора апублікавала загад галоўнакамандуючага германскай арміі генерала Браухіца аб уварванні ў Маравію пазначанага становішча. Браухіч заяўляе, што ў раёне аператыўнай арміі ён бярэ на сябе ўсю выканаўчую ўладу

і ўсталяваць для яе ажыццяўлення камандуючага арміі. Апошні «ўсталяваў» выдываць для ваенскіх акупацый сваёй акупацыі гэтага і прадісанні любога характару. Супраціўленне гэтым загадам будзе карацца. Браухіч заклікае насельніцтва салезіўчаць распараджэнням ваенных улад.

СПЫНЕННЕ РУХУ МІЖНАРОДНЫХ СКОРЫХ ПАЗЯДРОў ПА ГЕРМАНСКАЙ ТЭРЫТОРЫІ

БЕРЛІН, 28 жніўня. (ТАСС). Па распараджэнню германскага чыгуначнага ўпраўлення з 28 жніўня спыняецца рух міжнародных скорых пазядроў па германскай тэрыторыі. Чыгуначнае ўпраўленне Галаццыі ў сваю чаргу паведамае, што

міжнародныя пазядры не будуць курсіраваць і на галаццкай тэрыторыі. Выключэнне складае толькі лінія Фэйсінген—Кельн. Сувязь паміж Германіяй і Галаццыяй будзе падтрымлівацца маспэчымі пазядрамі.

ІТАЛІЯНСКІЯ ПАРАХОДЫ ВЯРТАЮЦА ў СВАЕ ПАРТЫ

СТАМБУЛ, 28 жніўня. (ТАСС). Італьянскія параходныя кампаніі адклі распараджэнне аб неадкладным звароце ў Італію ўсіх параходаў, якія знаходзяцца ў

загранічным плаванні. Капітанам параходаў забаронена браць на борт пасажыраў, накіроўваючыся ў Італію. Італьянскія параходы павінаць ужо Стамбульскі порт.

Уначарговае скліканне сесіі турэцкага камутая

СТАМБУЛ, 28 жніўня. (ТАСС). Па паведамленню турэцкіх газет, у бліжэйшы час склікаецца ўначарговае сесія турэцкага камутая (парламенту) для абмеркавання пытання аб міжнародным становішчы.

УРАДАВЫ КРЫЗІС У ЯПОНІІ

ТОКІО, 28 жніўня. (ТАСС). Агенцтва «Домей Пусін» паведамае на радыё: «Кабіньні Хіранума падаў у адстаўку, каб даць магчымасць прамежную раарганізацыю ўнутры фронт і справіцца з новай абстаноўкай, узніклай у сувязі з заключэннем Германіяй пакта аб ненападзе з СССР наперакор існаванню антымітэрнаўскага пакта і без кансультацыі з Японіяй».

капі Юаса і прасіў яго парадзі аб новым прэм'ер-міністра. Паведамыць, што Юаса прасіў імператара даць яму магчымасць парадзіцца з Ген'ю Сайон'і (гарада імператара). Юаса сутраўся са старэйшай тайнага савета Ёноса, пасля чаго выехаў за горад на віль Сайон'і.

АБО ФАРМІРУЕ НОВЫ ЯПОНСКИ КАБІНЕТ


ТОКІО, 28 жніўня. (ТАСС). Сёння імператар Японіі заручыў генерала Або сфарміраваць кабінет міністраў.

ДА ЗМЭНЫ ўРАДА ў ЮГАСЛАВІІ

Як паведамылася, югаслаўскі прэм'ер Дзеткавіч сфарміраваў новы ўрад. У саагу новага ўрада ўвайшлі пяць прадастаўнікоў харвацкай сляянскай партыі Мачэка і адзін серб з Харватыі, які з'яўляецца прадстаўніком партыі незалежных дэмакратыяў, звязаных з партыяй Мачэка. Сам Мачэка назначан намеснікам прэм'ера. Стварэнне новага ўрада ў Югаславіі адбылося ў выніку пагаднення паміж югаслаўскім урадам і харвацкай сляянскай партыяй, якая да гэтага часу знаходзілася ў апазіцыі да ўрада. Як выдана, харваты з'яўляюцца буйнейшай нацыянальнай меншасцю ў Югаславіі. Харвацкая сляянская партыя да гэтага часу замагае за прадастаўленне харвацкаму аўтаноміі ў рамках югаслаўскай дэмакратыі. На працягу рату месяцаў паміж Дзеткавічам і Мачэкам вядліся пера-

гаворы аб урэгуляванні харвацкага пытання. Першае пагадненне, дасягнутае паміж імі ў красавіку бягучага года, прадуцтвавала прадастаўленне харвацкаму аўтаноміі на тэрыторыі двух банатаў (Губерніі) і правядзенне галасавання ў Босніі. Аднак гэтае пагадненне не было завершана югаслаўскім прымірэннем перагаворы паміж Дзеткавічам і Мачэкам, якія і скончыліся зараз новым пагадненнем і сфарміраваннем новага ўрада з удзелам прадастаўнікоў харвацкай сляянскай партыі.

Серб-харвацкае пагадненне, заключанае паміж Дзеткавічам і Мачэкам, з'яўляецца, вядома, кампрамісам. Паводле востак замежнага друку, на аснове гэтага пагаднення, Харваты атрымаюць пэўныя правы на самакіраванне. (ТАСС).



Выдаткі баявой і палітычнай падрыхтоўкі К-скай пагранічнай (Паўночна-заходняя граніца СССР) маладоў камандзір Л. В. Новажылаў (злева) і ваеначальнік К. С. Ігальскі, якія маюць рад заахвочвання за выдатнае дысцыплінаванае і паспяховае ў вучобе.

Фота В. Халідов (Фотарэдакцыя ТАСС).

СПАБОРНІЦТА ў АБАРОННАЙ РАБОЦЕ ПАМІЖ БССР і ДАЛЕКІМ УСХОДАМ

ТАНКАВЫ ЭКІПАЖ ЗАПАСА

ДРБСА. Да самай граніцы прамае перадавае ў Дрыгваўскі МТС трактарная брыгада камуніста тав. Гардэя. 25 жніўня трактарысты сабраліся на пазначаным калі трактара і з выдаткай увагай абмеркавалі дагавор сацыялістычнага саборніцтва на абаронную работу паміж БССР і Далёкім Усходам. Дагавор знойшоў адпаведнае абароннае і падтрымку трактарыстаў.

рам жаханнем — лепш падрыхтаваць сябе да абароны сваёй квітнічонай радзімы, да абароны радзімага і шчаслівага жыцця савецкага парода.

— Мы горада вітаем сацыялістычнае саборніцтва Далёкаўскага і Заходняга фронтуў нашай любімай радзімы, — гаворыць тав. Гардэя, — мы будзем сааборнічаць так, каб зрабіць яшчэ больш непрыступнымі нашы граніцы.

Тут-жа на словах было вырашана звярнуцца да Наркома Абароны таварыша Варашылава з просьбай дазволіць стварыць танкавыя экіпажы запаса.

Таварыш Гардэя ўносіць прапанову стварыць з членаў брыгады першы ў Беларусі танкавы экіпаж запаса, які гэта прадуцтвавае чацвёртым пунктам дагавора. Трактарысты і камбайнеры горада падтрымалі прапанову свайго брыгадзіра.

У экіпаж увайшлі брыгадзір трактарнай брыгады тав. Гардэя, камсамолец трактарыст тав. Ігнац Паршута, трактарыст-камсамолец тав. Антон Селяўскі, трактарыст-камабайнер Іван Пруцкі, камбайнер Дзімітрый Сіроха, трактарыст тав. Аляксандр Лапушнік.

Знатны камбайнер Віцебскай вобласці, уладальнік Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўкі тав. Сіроха заявіў:

Завісцуйшыся ў танкавы экіпаж абавязаліся дасягнуць авалюапаь баявой маняўнай. Падрыхтаваць кожнаму не менш двух дзятучат-трактарыстаў. Узора арганізаваць абаронную работу ў брыгадзе і ў калгасах, якія брыгада абслугоўвае.

— Нам выпала асаба чэнь працаваць на самай граніцы. Тут мы асабліва агульваем капіталістычнае аружэнне. Мы гаворым аб абароне.

Члены брыгады Гардэя звярнуліся з заклікам да ўсіх трактарыстаў і камбайнераў Савецкай Беларусі падтрымаць іх пачыні, які з'яўляюцца каштоўным укладам на ўмецаванне абароназольнасці нашай краіны, бліжучым падарункам сваёй мацяры-радыме. (БЕЛТА).

Уключыліся ў саборніцтва

Ваенны аддзел Бялыніцкага раёнка ВП(Ф) і раённы совет Асаавіяхіма наместі рад мэрарыястаў на разгортванне сацыялістычнага саборніцтва ў абароннай рабоце.

На бліжэйшых сходах партыйных арганізацый будзе абмяркоўвацца пытанне аб становішчы абароннай работы і аб далейшых задачах, у сувязі з заключэннем дагавору на саборніцтва паміж БССР і Далёкім Усходам.

28 жніўня адбудзецца семінар агітатараў, пасля якога яны правядуць ва ўсіх калгасах раёна гутаркі аб задачах абароннай работы.

Ф. І. СТАРЫНАУ, нам. старшын Бялыніцкага райсавета Асаавіяхіма.

ПРЭМ'ЕРА НОВАЙ БЕЛАРУСКАЙ ОПЕРЫ „ДРЫГВА“

Беларускі Дзяржаўны Вялікі тэатр оперы і балета паказаў учора мінскому глядацкаму чарговую сваю пастапоўку—новую беларускую оперу кампазітара дэпутата Вярхоўнага Савета БССР А. В. Вагатырова—«Дрыгва». Гэтая опера напісана на аднайменнай аповесці народнага пісьматара БССР арганізатара Якуба Коласа (лібрэто Е. Рамановіча) і прызначана для паказу ў Маскве на працяглай у 1940 годзе дэкадзе беларускага мастацтва.

Прэм'ера оперы прайшла з выдатнымі спехам. Гледачы горада апалдыравалі кампазітара, пастаповачаўма калектыв спектакля—заслужанаму артысту РСФ Шлешчанку, мастаку Нікалаеву, дырэктару арганізацыі Грубіну і выканаўцам асноўных ролей—заслужаным артыстам БССР Мурашэву, Дзінісаву, зртыстам Друкер, Лашіну, Засекаву і інш.

БУДАЎНІЦТА КАЛГАСНЫХ ГІДРАЭЛЕКТРАСТАНЦЫІ ў БССР

Калектыв Наркамэна БССР закончыла прыёмы і здачу ў пастаянную эксплуатацыю Харонаўскаму калгаснаму гідрэлектрастанцыю магутнасцю ў 45 кілават. Станцыя абслугоўвае калгасы «Пунілавец», «Новае жыццё», «XV партызэў», імені Кірава і «Пролетарый». Лямпаўка Гіляна заахвочвае ў 342 дамах калгаснікаў. Электрычнае асвятленне атрымалі 5 школ, 4 яслаў, 3 клубы, калгасны гараж, ланя, скотныя двары і іншыя гаспадарчыя пабудовы гэтых калгасаў. Кошт будаўніцтва—212 т. руб.

Закончана будаўніцтва калгаснай гідрэлектрастанцыі «Дзюгі Мох», Чавускі раёна, магутнасцю ў 40 кілават. Электрыфікацыя калгаса імені Дзержынскага і «Порнае мая». У 243 дамах калгаснікаў заахвочвае электрыфікацыя. Станцыя абслугоўвае калгаснаму тэлефоннаму станцыю, клуб, радзіўны дом і іншыя. Абслугоўвае калгасы Чавускага і суседніх раёнаў. Кошт станцыі каля 200 т. руб.

НА РАДЗІМЕ ЛЕГЕНДАРНАГА ГЕРОЯ

ЧЭРНІГАУ, 27 жніўня. (ТАСС). Астаецца некалькі дзён да 20-годдзя трагічнай гібель легендарнага палкавога, пехаціснага большакоў Нікалая Аляксандравіча Шчорса. Да гэтай галавіны дзейна рыхтуюцца ўсе працоўныя вобласці.

ФІЗКУЛЬТУРНАЕ СВЯТА ПРЫЗВУНІКАў

ЧАВУСЫ (БЕЛТА). 27 жніўня ў Чавусах адбылося фізкультурнае свята прызвунікаў раёна, прысвечанае прызыву радзі Чырвонай Арміі і Ваенна-Марска Флота. Перад пачаткам саборніцтваў аб'яднаў мітанг. Выступішы на мітанг прызвунікі — брыгадзір калгаса іке Маркюскага тав. Лагуцкіна сааваў:

На станцыі Сноўскага, дзе ў дзяцінстве рос і загартоваўся Шчорс, чыгуначнікі арганізавалі сустрэчу з буйнымі байпамі пірсарускай дывізіі тт. Дарашонка і Петрэнка. Уздэльнікі грамадзянскай вайны расказалі чыгуначнікам аб жыцці і баявых традыцыях герцаічана пачына.

— Дзя нас — малалых патрыятаў у дзень — набліжаюцца радасныя дні. Сяра мы станем воінам непераможнай Чырвонай Арміі. У калгасе мая брыга перадавае. Я прыкладу ўсе сілы, каб быць перадавым і ў радах Чырвонай Арміі.

На радзіме Шчорса адзначаюць дату яго смерці ўзначыненнем абароннай работы, арганізацыяй новых гуртукіў на вучэбна-ваеннай справы. Землякі народнага героя рыхтуюць некалькі ваенназаваных паходаў і велапрабегаў.

Пасля мітанга пачалося фізкультурнае свята. Прызвунікі выдатна прадеманстравалі сваю фізічную загартованасць, гэтых тав. да працы і абароны. Былі праведзены саборніцтвы па бегу на 100—1.000 метраў, прыжкі ў вышыню, стралба і інш.

За апошнія дні ўмацаўшыся патак экскурсантаў і турыстаў па месцах шчорсаўскіх баць. Дзікі тут прайшла група малалых рабочых і работнік маскоўскага завода імені Авіякіма. Яны пабывалі ва Удэчы, дзе сустрэліся з буйным армянародам Шчорса тав. Аўсэрніцкім, павелалі Гарашку, Седнеў. На дарозе экскурсанты запісваюць народныя песні і легенды аб героі, знаёмяцца з помнікамі грамадзянскай вайны.

У дзень фізкультурнага свята 40 прызвунікаў здалі нормы на абаронныя значкі. Лепшыя фізкультурнікі прамірваны.

3 НОВАЙ ЭНЕРГІЯЙ—ЗА ВУЧОБУ

БАБРУЙСК, 27 жніўня. У жываціснай маставосці Крапіўкі раскінуліся 7 пінерскіх лагераў: профсааза работнікаў пачатковай і сярэдняй школы, рабочых швейнай прамысловасці, спіртаводачай прамысловасці, членаў арцельі прамкааператнікаў і інш. Тут за час школьных канікул адпачыла каля 3 тысяч дзяцей Мінска, Гомеля, Бабуўска і іншых гарадоў.

Ювельніра-галантарэйны пэх

У Магілёўскай арцельі «Металахім» бліжэйшы час уступіць у эксплуатацыю ювельніра-галантарэйны пэх. Ён будзе выпускаць залатныя, калены, брошкі і іншы ювельніра выроба, скарэстаўваючы дз гэтага ўраўскага самацэту. У асарт меіт пеха ўвайдуць таксама чайныя дзірныкі, англійскія бутэлькі, прыжкі і дрэнныкі і іншыя выроба з адыходаў м талашапрацоўчых заводаў. У 1940 годзе цяліся прадукцыі на поўмільёна рублёў. Пашырэння мільяварны пэх арцельі Прудзіцкай пачаў у навальчэвскага да 5 тон млыла ў год. (Комунар Магілёўшчыны).

Учора ў Крапіўцы адбыліся вечары, прысвечаныя заахвочва лагераў. Зараз школьнікі раз'язджаюцца дамоў, каб з новай энергіяй уздыцца за вучобу.

ДЗЕННІК

Сёння ў Летнім тэатры парка іке Горка адбудзецца агульнагарадскі сьх актыва хатніх гаспадынь г. Мінска. Пачатак у 7 гадзін вечара.

НОВЫ ТВОР ЗМІТРАКА БЯДУЛІ

Беларускі пісьменнік-арганізатар Змітрак Вятуля няўжаў закончыў вялікую вераімаўную казку для дзяцей пад назвай «Мурашка-Палацкі».

Білеты — у райкомах ВП(Ф) і ў пя віцых партарганізацыйна.

Учора ў Крапіўцы адбыліся вечары, прысвечаныя заахвочва лагераў. Зараз школьнікі раз'язджаюцца дамоў, каб з новай энергіяй уздыцца за вучобу.

Вечэрняя партыйная школа В рашыўскага раёна гор. Мінска пача дэле, што заахвочва пачнуцца 2 вераля, у 7 гадз. 30 мін. вечара, у памяці канпі 45-й школы (Савецкая, 81) Прыём у школу прадоўжа да 5 вераля.

За вядомым звартацца ў Варашылаўскі РБ ВП(Ф) (палкоў М 1). Тэлеф. 24-928. Адрас: Пролетарская, 4. Дырэкцыя школы.

В. а. адзнакага рэдактара Т. С. ГАБУНОУ

ВЯЛІКІ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЭТА 29 жніўня і 2 верасня ДРЫГВА Музыкі Вагатырова 30/1111 аб'ёмнасцю № 90 «1/1X — аб'ёмнасцю № 95 30/1111 — спектакль адмыслова.

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАВНИ ПРАМАТШЧНЫ ТЭАТР 29 жніўня і 30 верасня АДКРЫЦЦЕ СЕЗОНА 1939-40 г. Асааветам № 1 „Пагібель воіна“

ВУЧЭБНА-НАГАЛЯДНЫМІ ДАПАМОЖНІКАМІ НОВАГА ВПЫСКУ ПА ФСІХ ТЭМАТЫКАХ ДЛЯ СЯРЭДНІХ ШКОЛ І ВІШЭШКОЛЬНЫХ ВУЧЭБНЫХ УСТАНОЎ

Кіноаэтар «Чырвоны зорка» «ОГНЕННЫЕ ГОДЫ»

ДЗЯРЖЫЦК Сяня перамена праграмы

ЭСЦЯ ВЯЛІКІ ВУБАР РОЗНЫХ МІКРАСКОПАў (нарачэньне 1330, 600 і 200 раз), розных ВАГ, СКЛЕТЫ, шугуны, ГОРСЫ для вышэйшых агульшых устаноў і г. д.

Кіно «Спартак» «КОЛЛЕКЦИОННИЙ РЕГИСТРАТОР»

ПРЕПАРАТ РАСШИРЯЮЩИЙ КРОВЯНЫЕ СОСУДЫ И НИЖАЮЩИЙ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ

РАСКРОЙНАЯ ТАВАРНАЯ БАЗЕ «САЛЪВАТОКУР» патрэбен ГАЛОУНЫ ВУХГАЛТАР.

ШКОЛА ФЭВ МАГІЛЕўСКАЯ ШАЎКОВАЯ ФАБРЫКІ аб'яўляе НАБОР ВУЧНІАў НА СПЕЦІАЛЬНАСЦАХ: